

вводить военное положение, не получая даже разрешения императора [7, с. 69]; право составлять примерные штаты с учетом местных условий и подавать их на рассмотрение государю; назначать самостоятельно лиц на должности с введением в чин до титулярного советника [12, с. 48]. С 30 октября 1843 г. генерал-губернатору разрешалось вместо военных уездных начальников иметь при себе до четырех чиновников особых поручений для «исполнения дел особенной важности и наблюдения в политическом отношении» [8, с. 68].

Отсутствие четкой регламентации и определения обязанностей генерал-губернатора привело к тому, что 29 мая 1853 г. была издана общая инструкция для генерал-губернаторов [11, с. 260–261]. Согласно ей генерал-губернатор объявлялся «блюстителем неприкосновенности права самодержавия, пользы государства и точного исполнения законов и распоряжения высшего правительства ..., блюстителем порядка ревизующий все действия мест и лиц ему подвластных» [11, с. 260]. Генерал-губернатор должен был осуществлять надзор над общим благосостоянием и внутренней безопасностью, народным здравоохранением и продовольствием, общественным хозяйством, а также исполнением правосудия и определением личного состава местного управления. Инструкция также определяла взаимоотношения генерал-губернатора с верховной властью, органами государственного управления и губернскими учреждениями.

После вступления на престол императора Александра II, в 1856 г. Сенат издал указ, согласно которому институт генерал-губернаторства был упразднен во внутренних губерниях России. Помимо этого, упразднялось генерал-губернаторство в составе Витебской, Смоленской и Могилевской губерний. Однако на окраинах, к которым относилось и Виленское генерал-губернаторство, институт генерал-губернаторства просуществовал до 1 января 1912 г.

Таким образом, генерал-губернатор, с одной стороны, представляя интересы своего края, а, с другой, проводя имперскую политику на вверенной ему территории, выступал посредником между центральной властью и местными органами власти. Главная его функция состояла в осуществлении надзора. Учитывая то, что белорусские губернии практически всегда находились на военном положении, полномочия генерал-губернаторов, служивших на данной территории, были значительно расширены в сравнении с полномочиями генерал-губернаторов других окраин Российской империи.

#### Література

1. Анішчанка, Я.К. Беларусь у часы Кацярыны II (1772 – 1796 гады) / Я.К. Анішчанка; пад рэд. У.А. Сосны. – Мінск: ЗАТ «Веды», 1998. – 211 с.
2. Блінов, І.А. Губернаторы / І.А. Блінов. – СПб.: Типолітографія К.Л. Пентковскага, 1905. – 360 с.
3. Бригадін, П.І. Мінскіе губернаторы / П.І. Бригадін, А.М. Лукашевіч. – Мінск: Гос. ін-т управління і соціальных технологій Бел. гос. ун-та, 2009. – 351 с.
4. Гессен, В.М. Вопросы местного управления / В.М. Гессен. – СПб.: Изд-ние юрид. книжного склада «Право», 1904. – 235 с.
5. Грибоўскі, В.М. Государственное устройство и управление Российской империи / В.М. Грибовскій. – Одеса: типографія «Технік», 1912. – 268 с.
6. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России / Н.П. Ерошкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1983. – 352 с.
7. Зенчанка, С. Уставіванне расійскай сістэмы кіравання / С. Зенчанка // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.: у 2 кн. / А.А. Каваленя [і інш.]; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларус. навука, 2011. – Кн. 1.– с. 62 – 79.
8. Киселев, А.А. Система управления и чиновничество белорусских губерний в конце XVIII – первой половине XIX в. / А.А. Киселев. – Минск: Военная академия Республики Беларусь, 2007. – 171 с.
9. Морякова, О.В. Система местного управления России при Николае I / О.В. Морякова. – М.: изд-во Московск. ун-та, 1998. – 268 с.
10. Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). – 1-е собр. – Т. 20. – Спб., 1830. – № 14392.
11. ПСЗРИ. – 2-е собр. – Т. 28. – Спб., 1854. – № 27293.
12. Шаўкаляс, В.А. Асаўблівасці арганізацыі мясцовых органаў кіравання і суда ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. / В.А. Шаўкаляс // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. – 1972. – № 2. – С. 47–56.

#### РОЛЯ ПРЫВАТНАГА КАПІТАЛУ Ў ФАРМІРАВАННІ СУХАПУТНАЙ ТРАНСПАРТНАЙ СІСТЕМЫ БЕЛАРУСІ (1795 — 1914 ГГ.)

А.У. Канойка, БДПУ (Мінск)

Фарміраванне сухапутнай транспортнай сістэмы Беларусі ў адзначеніі перыяд патрабавала ад сістэмы кіравання велізарных фінансавых сродкаў і чалавечых рэсурсаў. Таму, царская ўлады з пачатку XIX ст. праводзілі актыўную палітыку з мэтай прыцягнення прыватнага капіталу ў дарожную сферу [1, л. 2–26; 2, л.1–9]. Важную ролю ў гэтым адыгрывалі земствы, якія ажыццяўлялі функцыі мясцовай ўлады і займаліся гаспадарчай дзеяйнасцю. Фактычна, земствы пад кіраўніцтвам Міністэр-

ства шляхоў зносін, сачылі за падтрыманнем у належным стане дарог і дарожных пабудоў, будавалі і рэканструявалі дарогі ў Беларусі [3, л. 1–25; 4, л. 6–7].

Такім чынам, прыватным асобам, якія ўтрымлівалі дарогі, масты і іншыя дарожныя камунікацыі, дазвалялася збіраць з падарожнікай спецыяльны збор, што рэгламентавалася на заканадаўчым узроўні [5, с. 22]. Таксама ўлады вызначылі формы ўдзелу сялян і жыхароў мястечак у пабудове і даглядзе за дарогамі, абслугоўванні транспартнага руху. Гэта дарожна-будаўнічая работы (адыходныя промыслы), дарожная натуральная павіннасць (шарваркі, найбольш пашыраная інвентарная норма якіх у першай палове XIX ст. складала 12 рабочых дзён з сялянскага двара), дарожная грашовая павіннасць. Напрыклад, на ўтрыманне паштовай сувязі у Беларусі з 1784 г. з кожнай душы зіралі па 12 капеек, а з ўёрэй улады спаганялі падвоены падатак – 24 кап. [6, с. 265]. На ўтрыманне дарог частково ішлі кірмашовыя зборы. Так, у Бярозе і Малечы Пружанскага павета на гэтых патрэбах накіроўвалася па 1 кап. з кожнага возу тавараў, прывезенага на кірмаш. Напрыклад, у 1818 г. у гарадах Мінскай губерні купецція капиталы аблкладаліся 5 % падаткам на падтрыманне дарог [7, с. 108]. На ўтрыманне паштовых станцый і коней, на рамонт дарог, мастер часткова ішоў земскі збор. Напрыклад, мяшчане м. Глуск у 1831 г. плацілі земскі збор у памеры 95,5 руб. з души. На мясцовых жыхароў таксама ўскладвалася задача высаджваць і падтрымліваць алеі на паштовых дарогах [8, л. 5–10]. Тым не менш, з 1828 г. алеі больш не высаджваліся паабапал дарог для змяншэння грашовой і натуральнай павіннасці сялян [9, л. 1–3 адв.].

Актыўізацыі дарожнага будаўніцтва ў Беларусі ў 20-я гг. XIX ст. спрыяла пашырэнне супрацоўніцтва дзяржавы з прыватным капиталам, што было зафіксавана ў новых агульных правілах ўтрымання дарог у дзяржаве, якія устаноўліваліся з 1817–1818 гг. Гэтыя правілы дапаўнялі прынцыпы дарожнага будаўніцтва, прынятые яшчэ ў 1770-я гг. [10, с. 97]. Такім чынам, улады не толькі прыцягвалі прыватныя сродкі для ўтрымання мясцовых дарог, але дапускалі памешчыкаў і купцоў да ўтрымання паштовых станцый, паромных перарапраў, будаўніцтва і ўтрымання мастероў і грабляў [11, л. 20–99; 12, л. 3–4; 13, л. 1–1 адв. 14, л. 7].

З гэтага часу пры будаўніцтве дарог улады, вызначыўшы асноўныя інжынерныя патрабаванні да маршрута, браўлі банкаўскі заём або выстаўлялі падрад на таргі. Прыватныя асобы, якія прапаноўвалі найбольш танную смету, забіраўлі падрад. Пры гэтых дзяржава падтрымлівала падрадчыкаў: выдзяляліся ваенныя і рабочыя для будаўнічых работ, інжынеры праводзілі дапаможныя даследаванні мясцовасці [1, л. 11]. Таксама смета на працаў будаўнічых работ магла значна павялічыцца, пры чым улады, часцей за ёсё, выдзялялі дадатковае фінансаванне. Звойнажна, што перыядычна сустракаліся неякасна выкананыя работы. Тому прадстаўнікі МШЗ пастаянна праводзілі выбарачныя праверкі стану дарожных камунікацый і спаганялі штрафы або ававязвалі выпраўляць неякасна выкананыя работы [15, л. 1–4; 16, л. 23–23 адв.].

Далейшай актыўізацыі дарожнага будаўніцтва ў Беларусі спрыяў загад цара ад 25 лістапада 1842 г., дзе была вызначана мера ўдзелу дзяржавы пры пабудове шашэйных дарог: 1/5 затрат прымала на сябе дзяржава, 4/5 – абарачаліся на агульны ўскосны земскі збор і на земскія зборы губернія, па якіх праходзілі шашэйныя дарогі, дзе быў устаноўлены спецыяльны збор па 25 капеек з рэвізскай души [17, с. 19; 18, с. 40]. Фактычна, дзяржава перадала ўтрыманне дарог мясцовым юладам, памешчыкам і сялянскім абщынам. Тому, даволі развітая сетка дарог і мастеру становілася стрымліваючым фактарам эканамічнага развіцця рэгіёну [19, л. 1–5]. Утрыманне шляхоў зносін для невялікіх панскіх гаспадарак было абзіжаваючым фактарам, таму што акрамя выдзялення будаўнічых матэрыялаў і грашовых сродкаў дзяржава таксама патрабавала накіраванне на будаўніцтва альбо рамонт працоўных з ліку прыгонных сялян, што перашкаджала своечасоваму правядзенню пасяўных або ўборачных работ і выклікала дадатковыя грашовыя страты панскіх гаспадарак [15, л. 1–4; 20, л. 1–6]. Гэта адзначалася пры перапісцы Мінскай губернскай дарожнай камісіі з Дэпартаментам паліцыі [21, л. 17–20]. Напрыклад, жыхары Новага Свержаня, паводле інвентару 1840 г., плацілі «на дарогі» 39 руб. 63 кап. У маёнтку Скідзель, згодна з інвентаром 1845 г., для вяскоўцай устаноўліваліся шарваркі ў памеры 12 дзён у год, а для жыхароў мястечак гэтая норма была вышэй. Так, у 1849 г. рамонт маста ў Свержані за кошт земскага збору абышоўся ў 1200 руб., а будаўніцтва мастероў у Свіслачы – 6150 руб. [22, л. 68].

З 1883 г., паводле пастановы на шашэйных дарогах, была зафіксавана заканадаўчая перадача на ўтрыманне дарог і дарожных камунікацый мясцовым юладам і прыватным асобам без грашовых дапамогі [23, с. 6; 18, с. 32]. Пры чым, з гэтага часу змянілася размеркаванне прыватнага капиталу пры будаўніцтве дарог. Калі з 1842 г. прыватны капитал не перавышаў 80 % ад усіх грашовых асігнаванняў, то з 1883 г. прыватныя асобы будавалі дарогі фактычна на свае сродкі. Гэта тлумачылася тым, што астатнія 20 % ад сумы дзяржава прыцягвалі прагненіем да панскіх гаспадарак. Тому атрымлівалася, што прыватныя асобы фінансавалі амаль 100 % усяго дарожнага будаўніцтва ў беларускім рэгіёне [24, л. 1–2; 25, л. 2–26].

Тым не менш, адсутніцца належна нагляду з боку дзяржавы і недахоп грашовых сродкаў у мясцовых юлад і прыватных асобах на ўтрыманне дарог і дарожных камунікацый, прывялі да пагаршэння транспартнага становішча ў Беларусі ў 80-х гг. XIX ст. Земствы, якім не хапала чалавечых і матэрыяльных рэурсаў для своечасовага абслугоўвання існуючых трактаў, закрывалі дарогі і

прадавалі масты, замяняючы іх паромамі [26, л. 1–2 адв; 27, л. 1–50; 28, л. 1–5; 29, л. 7; 30, л. 17–20]. Таму ў справаўдзачам мясцовых камітэтаў прыводзіліся факты аб неадпаведнасці стану дарог запатрабаванням часу, што негатыўна ўплывала на стан эканомікі Беларусі.

Такім чынам, у 1889 г. закон 1883 г. быў зменены і дарогі больш не перадавалі на ўтрыманне мясцовых улад без грашовай падтрымкі. Але гэтыя змяненні не здолелі вырашыць існаваўшых праблем у транспарнай сферы. Такім чынам, улады некаторыя дарогі (ваенныя і паштовыя) аднеслі ў падпарадкаванне ваеннага ведамства, што дазволіла аднавіць асноўныя магістралі Беларусі [31, с. 68–71].

Пазней дзяржава зноў звярнулася да практыкі будаўніцтва шашэйных дарог сумесна з земствамі, дзе статутны фонд размяркоўваўся пароўну, а перадавалі дарогі на ўтрыманне земскім уладам толькі з грашовай дапамогай з боку дзяржавы [18, с. 32]. Між тым было вызначана размеркаванне авязкай па ўтрыманні дарог і дарожных камунікацый у Беларусі паміж дзяржавай і прыватнымі асобамі. Напрыклад, у Гродзенскай губерні за адзінку выміярэння быў прыняты цвёрды грунт, таму ўтрыманне гребляў судносілася як 1:7, а мастоў – 1:10. Атрыманая колькасць дарог была размеркавана працпарцыйнальна паміж памешчыкамі і мясцовыімі ўладамі. А з 1895 г. урад дазволіў земствам дадатковае аглівананне сродкаў на пабудову новых камунікацый, што выклікала пашырэнне сеткі дарог мясцовага прызначэння ў Беларусі [18, с. 42].

З пачатку XX ст. ўлады выкарыстоўвалі новыя спосабы супрацоўніцтва з прыватнымі капиталамі у дарожнай сферы. Так, чыноўнікі дазвалялі адкрываць транспартныя маршруты толькі пры ўмове ўтрымання дарог на ўласныя сродкі перавозчыкаў [32, л. 20].

Такім чынам, прыватны капитал на працягу ўсяго даследуемага перыяду адыгрываў важную ролю ў фарміраванні сухапутнай транспартнай сеткі Беларусі. З яго дапамогай ажыццяўлялася фінансаванне будаўніцтва і ўтрымання дарог і дарожных камунікацый у рэгіёне, што станоўча пайўпывала на паляпшэнне транспартнага забеспечэння Беларусі ў 1795–1914 гг.

### Літаратура і крыніцы

1. Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў (РДГА) у Санкт-Петраўбурзе. – Фонд 207 – Вопіс 4 – Справа 50. Об устройстве Брест – Бобруйского шоссе. 1843 г. – Л. 2–26;
2. РДГА. – Ф. 207 – Воп. 4 – Спр. 7. Об устройстве шоссе между Смоленскою и Минскою губерниями и между городом Витеbsком и Могилевом. 1834 г. – Л. 1–9;
3. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ) у Мінску. – Ф. 295. – Воп. 1. – Т. 1. – Спр. 836. Дело о постройке в городе Вілейке на р. Плеснянке моста. 1835 г. – Л. 1–25;
4. НГАБ. – Ф. 295. – Воп. 1. – Т. 1. – Спр. 834. Рапорты уездных исправников о состоянии мостов, дорог и гостиниц в уездах. 1842–1843 гг. – Л. 6–7;
5. Мерзляк, В. И. Внутренняя торговля Белоруссии конца XVIII – первой трети XIX в. / В. И. Мерзляк. – Минск, 1991. – 62 с.;
6. Без-Корніловіч, М. О. / Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии / М. О. Без-Корніловіч. – Минск : Алфавіт, 1995. – 335 с.;
7. Соркіна, І. Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. / І. Соркіна. – Вільнюс : ЕГУ, 2010. – 488 с.;
8. НГАБ. – Ф. 1430 – Воп. 1 – Спр. 1003. Дело о возложении на дворянских представителей наблюдения за содержанием почтовых домов по трактам. 1827–1828 гг. – Л. 5–10;
9. НГАБ. – Ф. 1430 – Воп. 1 – Спр. 1713. Дело об отмене посадки берез и рытья рвов по дорогам. – Л. 1–3 адв.;
10. Слюн'кова, И. Н. Архитектура городов Верхнего Приднепровья XVII – середины XIX в. / И. Н. Слюн'кова. – Минск, 1992. – 160 с.;
11. НГАБ. – Ф. 295. – Воп. 1. – Т. 1. – Спр. 150. Ведомости о числе отстроенных почтовых дорог, мостов, плотин, и гребель по 1-го января 1821 г. – Л. 20 адв.– 99 адв.;
12. НГАБ. – Фонд 295 – Воп. 1 – Спр. 774. Дело об отдаче в арендное состояние почтовых станций по Віленскому и Дисненскому уездам. 1842 г. – Л. 3 адв.– 4 адв.;
13. НГАБ. – Фонд 295 – Воп. 1 – Спр. 1315. Дело об устранении шляхтоў препятствий для судоходства р. Горынь. 1856 г. – Л. 1–1 адв.;
14. НГАБ. – Ф. 1430 – Воп. 1 – Спр. 2993. Дело о содержании в исправности дорог и переездов по Віцебскай губерні. 1854 г. – Л. 7;
15. НГАБ. – Фонд 295 – Воп. 1 – Спр. 744. Дело о снятии экзекуции с помешчика Замайскага Вілейскага уезда за неисправление проселочных и почтовых дорог. 1841 г. – Л. 1–4;
16. РДГА. – Ф. 159 – Воп. 1 – Спр. 298. Дело по отношению господина Главнокомандующего в Санкт-Петербург о обвалившемся через реку Щару мосте. 1816–1818 гг. – Л. 1–23 адв.;
17. Георгіевскій, П. И. Исторический очерк развития путей сообщения в XIX в. / П. И. Георгіевскій. – СПб. : Типографія Ю.Н. Эрлих, 1883. – 148 с.;
18. Оппенгейм, К. А. Россия в дорожном отношении. Опыт краткого историко-критического обозрения данных, относящихся до развития путей сообщения в России и параллельно в других важнейших странах / К. А. Оппенгейм. – М., 1920. – 30 с.;

19. НГАБ. – Фонд 295 – Вол. 1 – Спр. 2441. Предписание МПС инженерам о производстве изысканий по строительству железных дорог и шоссе к городам Пинску, Кобрину, Стародубу, Ново-зыбкову, Мозырю и др. 1892 г. – Л. 1–5 адв.;
20. НГАБ. – Ф. 2224 – Вол. 1 – Спр. 11. Рапорт могилевской городской думы Могилевскому губернатору по жалобе Луполовского еврейского общества на обременение их дорожной повинностью. 1834 г. – Л. 1–6;
21. НГАБ. – Фонд 445 – Вол. 1 – Спр. 1. Переписка с Департаментом полиции МВД и уездными дорожными комиссиями об устройстве мостов вместо перевозов на реках Минской губ. 1832 г. – Л. 17–20;
22. НГАБ. – Фонд 295 – Вол. 1 – Спр. 1000. Материалы к годовому отчету о состоянии Минской губернии. 1849 г. – Л. 68;
23. Мейэн, В.Ф. Натуральная и денежная дорожные повинности / В. Ф. Мейен. – С.-Петербург, 1901. – 35 с.;
24. РДГА. – Ф. 172 – Вол. 1 – Спр. 49. С журналами общего присутствия Департамента сухопутных сообщений. 1867 г. – Л. 1–2;
25. РДГА. – Ф. 207 – Вол. 4 – Спр. 50. Об устройстве Брест – Бобруйского шоссе. 1843 г. – Л. 2–26;
26. НГАБ. – Фонд 295 – Вол. 1 – Спр. 1398. Дело о преобразовании военно-коммерческой дороги между станцией Якимовской и г. Бобруйском в почтовую. 1861 г. – Л. 1–2 адв.;
27. НГАБ. – Фонд 447 – Вол. 1 – Спр. 33. Сведения о мостах, почтовых станциях Минской губ., ремонтируемых за счет сумм земского сбора. 1859 г. – Л. 1–50;
28. НГАБ. – Ф. 1297 – Вол. 1 – Спр. 167. Дело об исправлении дорог и мостовых по белорусским губерниям. 1843 г. – Л. 1–5;
29. НГАБ. – Ф. 1430 – Вол. 1 – Спр. 2993. Дело о содержании в исправности дорог и переездов по Витебской губернии. 1831 г. – Л. 7;
30. НГАБ. – Фонд 445 – Вол. 1 – Спр. 1. Переписка с Департаментом полиции МВД и уездными дорожными комиссиями об устройстве мостов вместо перевозов на реках Минской губернии. 1831 г. – Л. 17–20;
31. Сборник военных обзоров Западной России и пограничных областей Австро-Венгрии и Германии. – Санкт-Петербург : издание Военно-учетного комитета Главного штаба, 1881 – Вып. 7 : Либерт, Э. фон (1850-1934) «От Вислы до Днепра» / соч. Сарматикуса. – 1886. – 245 с.;
32. НГАБ. – Фонд 295 – Вол. 1 – Спр. 7946. Сведения о количестве имеющихся у населения Минской губернии автомобилей и мотоциклов. Рапорт и переписка Игуменского уездного исправника о столкновении между крестьянами и администрацией князя Радзивилла из-за сервитутного права. 1910 г. – Л. 20.

### **ЖЕНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (ПО МЕМУАРАМ XIX ВЕКА)**

**Ю. Г. Ермак, (Гродно)**

В современном мире, полном зла и насилия, где стремительно девальвируется ценность семьи, возрождение традиций милосердия, сострадания, гуманизма приобретают особую актуальность. Желание делать добро ближнему проистекает из биосоциальной природы человека. Женщины, имеющие тонкую душевную организацию, склонные к состраданию, на протяжении XIX века были активными благотворительницами, инициировали создание обществ по поддержке сирот, рожениц, стариков, малоимущих учениц, собирали средства для выдачи замуж бесприданниц.

Предметом исследования в данной статье являются сущность и формы женской еврейской благотворительности в отражении мемуарной литературы XIX века. Её актуальность определяется отсутствием в историографии работ по данной теме. Женская благотворительность как элемент еврейской благотворительности эпизодически рассматривалась в работах Ю.В. Функ, А.Д. Григорьева, Э.Г. Иоффе, О.А. Соболевской.

Источником выступают «Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX в.», написанные П. Венгеровой, – явление, само по себе редкое, противоречащее традициям еврейского общества XIX в., видевшего в женщине мать и хозяйку, но никак не писателя. В них описана повседневная жизнь еврейского общества в 1830–50-х гг., важная часть которой – поддержка малоимущих единоверцев. Источник послужили также воспоминания Е. Котика.

Современные формы благотворительности сформировались в средние века. Согласно Торе, благотворительность – это выражение сочувствия и помощь ближнему. К её формам относятся: гостеприимство («гахнасаторхим») и кормление голодающих, посещение больных и уход за ними («биккур холим»), снабжение бедных платьем и обувью («маглишарумим»), погребение мертвых и присутствие на их похоронах («галваят гамет»), утешение скорбящих по усопшим («нихум обелим»), выдача замуж бесприданниц («гахнасат кала») и выкуп пленных («пиционшебуим»).

В первой половине XIX в. вопросы, связанные с организацией и реализацией социальной опеки, находились в ведении кагала. Он выдавал одежду и продукты питания нуждающимся. В черте еврейской оседлости не было общин, в которой не было бы благотворительной кассы, откуда выделялась помочь вдовам и сиротам, оплачивалось погребение неимущих.